



БЕЛДЗЕРЖУНІВЕРСІТЭТ

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА
ОРДЭНА
ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА
СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА
УНІВЕРСІТЭТА

ГАЗЕТА УЗНАГАРОДЖАНА ГАНАРО-
ВАЙ ГРАМАТАЙ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА
БССР

2 МАЯ
1996 года
чацвер

№8 (1744)

УНІВЕРСІТЭТ

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ

ПРАВИЛЫ ПРЫЁМУ Ў БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ НА 1996 ГОД

1. Для атрымання бясплатнай першай вышэйшай адукацыі ў БелДзержуніверсітэт прымаюцца на конкурснай аснове асобы, якія маюць сярэднюю адукацыю і пастаянна пражываюць у рэспубліцы, а таксама грамадзяне Беларусі і беларусы, якія пражываюць за яе межамі.

2. На платнае навучанне па ўсіх спецыяльнасцях звыш кантрольных лічбаў прыёму, фінансаваных за кошт бюджэтных сродкаў, прымаюцца асобы, якія:

а) вытрымалі ўсе ўступныя іспыты, але не прайшлі на конкурс на бюджэтных месцах;

б) прайшлі суб'едаванне па дысцыплінах, вызначаных прыёмнай камісіяй.

У першачарговым парадку залічваюцца асобы, якія вытрымалі ўсе ўступныя іспыты, але не прайшлі на конкурс.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навучання, падставы для залічэння. Вызначаюцца дзве групы спецыяльнасцей:

1. Правазнаўства, паліталогія, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, міжнародныя эканамічныя адносіны, эканамічная тэорыя, эканоміка і кіраванне вытворчасцю, псіхалогія.

2. Астатнія спецыяльнасці.

Грамадзяне замежных дзяржаў прымаюцца ў БелДзержуніверсітэт на платнай падставе па выніках суб'едавання, калі іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі. Памер аплаты вызначаецца індывідуальным дагаворам, які заключаецца паміж абітурыентам і ўніверсітэтам па ўзгадненню з адпаведным факультэтам.

3. Дакументы прымаюцца з 26 чэрвеня па 15 ліпеня. Уступныя экзамены праводзяцца з 16 ліпеня. Залічэнне ў склад студэнтаў па плану прыёму - да 5 жніўня, на платнае навучанне - да 25 жніўня.

Дакументы ад асоб, якія выказалі жаданне паступаць на платнае навучанне па выніках суб'едавання, прымаюцца з 26 чэрвеня па 5 жніўня ўключна. Тэрміны суб'едавання вызначаюцца факультэтам і зацвярджаюцца прыёмнай камісіяй.

4. Паступаючыя ў БелДзержуніверсітэт падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы: заяву на імя рэктара па адзінай форме, дакумент аб сярэдняй адукацыі ў арыгінале або копію дыплама аб вышэйшай адукацыі, 6 фотакартак памерам 3х4, медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней 15 мая 1996 года), а на завочнае навучанне - дадаткова выліску (копію) з працоўнай кніжкі, а для асоб, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва - дакумент, які аб гэтым сведчыць.

Пашпарт прад'яўляецца абітурыентам асабіста.

5. Пералік уступных экзаменаў па кожнай спецыяльнасці даецца ў дадатку 1.

Уступныя экзамены праводзяцца па праграмах, якія складзены ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі і зацверджаны Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь.

Паступаючыя маюць права здаваць уступныя іспыты на выбар на беларускай ці рускай мове.

Пры паступленні на спецыяльнасць руская мова і літаратура абітурыентаў, якія не атэставаны па беларускай мове, могуць здаваць замест экзамена па беларускай мове і літаратуры экзамен па замежнай мове.

Уступны экзамен па замежнай мове (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) абітурыенты могуць здаваць на выбар, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вучылі ў сярэдняй навучальнай установе. Выключэннем з'яўляецца спецыяльнасць беларуская і замежная (англійская, французская, нямецкая) мовы і літаратуры, пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступныя экзамены па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю.

6. Абітурыенты, якія не з'явіліся на экзамен без уважлівых прычын або атрымалі незадавальняючую адзнаку, да далейшых экзаменаў не дапускаюцца.

7. Залічэнне ва ўніверсітэт на бюджэтных месцах праводзіцца па конкурсу ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных экзаменах.

Случаі падрыхтоўчага аддзялення БелДзерж-

універсітэта залічваюцца па-за конкурсам пры ўмове атрымання на ўступных экзаменах адзнак не ніжэй, чым "чатыры".

8. Асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з медалём, сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дыпламамі з адзнакай, пры паступленні на спецыяльнасці:

- матэматыка, механіка, прыкладная матэматыка, інфарматыка, эканамічная кібернетыка, актуарная матэматыка, фізіка, радыёфізіка, фізічная электроніка, камерцыйная дзейнасць, хімія, хімія лекавых злучэнняў, экалогія (хімічны факт), біялогія, біятэхналогія, экалогія (біялагічны факт) залічваюцца без уступных экзаменаў па выніках суб'едавання. Дакументы ад іх прымаюцца да 12 ліпеня ўключна, суб'едаванне - 13 ліпеня. Не залічаныя па выніках суб'едавання здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку першым. Пры атрыманні адзнакі "пяць" яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак - здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяльнасці:

- геаграфія, геалогія, экалогія (геаграфічны факт), гісторыя, музейная справа, гісторыка-архівазнаўства, беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура, сацыялогія, філасофія, культуралогія, журналістыка здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку першым. Пры атрыманні адзнакі "пяць" яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак - здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяльнасці:

- беларуская і руская мовы і літаратуры, беларуская і замежная (англійская, французская, нямецкая) мовы і літаратуры, славянскія мовы і літаратуры здаюць два экзамены, якія прыведзены ў пераліку першымі. Пры атрыманні адзнак "пяць" яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак - здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяльнасці:

- міжнародныя адносіны, міжнародныя эканамічныя адносіны, міжнароднае права, эканамічная тэорыя, эканоміка і кіраванне вытворчасцю, псіхалогія, правазнаўства, паліталогія здаюць усе экзамены.

Выпускнікі ліцэя БДУ 1996 года, якія маюць у атэстаце толькі добрыя і выдатныя адзнакі, пры паступленні на спецыяльнасці, адпавядаючыя профілю іх падрыхтоўкі, прымаюцца на ўмовах, прадугледжаных дадзеным "Правіламі прыёму" для асоб, якія скончылі сярэднюю школу з залатым (сярэбраным) медалём. Пры гэтым абітурыенты, якія паступаюць на спецыяльнасць журналістыка, пры атрыманні адзнакі "пяць" за творчае сачыненне вызваляюцца ад астатніх экзаменаў.

Пераможцы алімпіяд "Абітурыент БДУ", праведзеных факультэтам БДУ у 1996 г., залічваюцца на гэтыя факультэты без уступных экзаменаў. Лаўрэаты алімпіяды па фізіцы атрымліваюць права на залічэнне па выніках суб'едавання па фізіцы пры паступленні на спецыяльнасці фізіка, радыёфізіка, фізічная электроніка. Колькасць пераможцаў і лаўрэатаў вызначаецца рашэннем прыёмнай камісіі. Заклучныя туры такіх алімпіяд праводзяцца з удзелам адпаведных прадметных камісій.

9. Пераможцы (1, 2, 3 месца) міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд выпускнікоў сярэдніх навучальных устаноў і падвучылішчаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі ў 1995-96 навучальным годзе па агульнаадукацыйных прадметах, залічваюцца без уступных іспытаў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці (дадатак 2). Пры паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы вызваляюцца ад уступнага іспыта па гэтай прадмету з выстаўленнем адзнакі "пяць".

10. Пераможцы (1, 2, 3 месца) абласных і Мінскага гарадскога тураў алімпіяд выпускнікоў сярэдніх навучальных устаноў, праведзеных органамі кіравання адукацыяй у 1995-96 навучальным годзе па агульнаадукацыйных прадметах, вызваляюцца ад уступнага іспыта па гэтай прадмету з выстаўленнем адзнакі "пяць" пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці (дадатак 2).

(працяг на ст.2)

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт праводзіць 7 мая 1996 года "Дзень адчынёных дзвярэй" для абітурыентаў.

Мерапрыемства пачнецца ў 15 гадзін у актавай зале галоўнага корпуса БДУ (праспект Ф.Скарыны, 4, 4-ты паверх). У праграме: сустрэча з кіраўніцтвам ўніверсітэта і дэканамі факультэтаў, азнаямленне з правіламі прыёму ў БДУ на 1996 год, наведванне студэнцкіх аўдыторый і вучэбных лабараторый.

Хто ёсць хто



Пётр Дзмітрыевіч КУХАРЧЫК, старшыня прыёмнай камісіі.

— Дарагія сябры! Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт быў створаны ў кастрычніку 1921 года. Сёння яму спаўняецца 75 гадоў.

У складзе ўніверсітэта 13 факультэтаў, 122 кафедры, на якіх працуе каля 1400 выкладчыкаў, у тым ліку 190 дактароў навук, звыш 800 кандыдатаў навук. Свой багаты навуковы і педагогічны вопыт перадаюць студэнцкай моладзі акадэмікі Акадэміі Навук Беларусі Я.М.Бабосаў, І.В.Гайшун, В.М.Гурын, М.А.Ізобаў, Ф.М.Капуцкі, А.Р.Мартыненка, В.В.Свірыдаў, А.Ф.Чарняўскі і іншыя. На ўсіх формах навучання па 34 спецыяльнасцях займаецца звыш 14000 студэнтаў, у іх ліку каля 400 замежных навучэнцаў больш чым з 70 краін Афрыкі, Азіі, Амерыкі і Еўропы.

За апошнія 2-3 гады ва ўніверсітэце адбыліся значныя змены ў структуры спецыяльнасцей. Створаны факультэт міжнародных

адносін, пачала ажыццяўляцца падрыхтоўка студэнтаў па 14 новых спецыяльнасцях, уведзены шэраг вельмі неабходных для рэспублікі спецыялізацый, сярод якіх беларуская і рамана-германская філалогія, хімія лекавых злучэнняў, біятэхналогія і іншыя.

У апошні час у вучэбныя планы ўсіх спецыяльнасцей уведзены тэарэтычны і практычны курс інфарматыкі, узмоцнена падрыхтоўка студэнтаў па замежных мовах. А тэя студэнты, якія навукаюцца на спецыяльнасцях, звязаных з міжнароднай дзейнасцю авалодаюць на добрым узроўні дзюма замежнымі мовамі.

На платнай умове ва ўніверсітэце навукаюцца каля 2000 студэнтаў, палова з якіх атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю ў сувязі са зменамі, якія адбываюцца сёння на рынку працы. Значная частка студэнтаў, якія навукаюцца за бюджэтных сродкі на дзённым аддзяленні залічаны на паралельнае навучанне па другой спецыяльнасці на завочнай форме на платнай падставе і, такім чынам, атрымліваюць два ўніверсітэцкіх дыпламы, або пасведчанне аб прысуджэнні дадатковай кваліфікацыі.

Да паслуг студэнтаў фундаментальна бібліятэка, у якой налічваецца звыш 2 мільёнаў тамоў кніг па ўсіх галінах ведаў. Бібліятэка мае 8 філіялаў на асобных факультэтах.

Добрую змену навуковых і педагогічных кадраў рыхтуе дактарантура і аспірантура, у якіх зараз вучыцца каля 450 дактарантаў і аспірантаў, сярод іх звыш 50 — замежных. Падрыхтоўка іх вядзецца па 80 спецыяльнасцях. У БДУ дзейнічаюць 18 саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый.

Анатоль Ізотаўіч ЗЕЛЯНКОЎ, намеснік старшыні прыёмнай камісіі:

— Я бачу гэтую прыёмную кампанію ў некалькіх аспектах. Першае, захаваецца попыт на спецыяльнасці сацыяльна-гуманітарнага цыкла. І гэта зразумела. Наше грамадства знаходзіцца на пераломным этапе, калі неабходна дакладна ўяўляць механізмы сацыяльна-эканамічнай дынамікі. Маладыя людзі бачаць сацыяльны барометры адчуваюць перспектывы. Гэтым вызначаецца перавага сацыяльна-гуманітарных спецыяльнасцей. Па-другое, нягледзячы на складанасць часу, вельмі прыемна, што конкурсы ва ўніверсітэт павялічваюцца. Расце прэстыж менавіта класічнай вышэйшай адукацыі. Па-трэцяе, некаторыя падчас мяркуюць, што ва ўніверсітэце можна паступіць па знаёмству ці за грошы. Але такія думкі не маюць пад сабой сур'ёзнай падставы. Універсітэт сярод шматлікіх сваіх традыцый захаваў традыцыю лепшых акадэмічных стандартаў, культуры ведаў, інтэлекту і культуры. Менавіта яны будуць вызначальнымі пры паступленні ва ўніверсітэт.

Леанід Платонавіч ПРЫМАЧУК, адказны сакратар прыёмнай камісіі:

— Сустрэча з якімі абітурыентамі Вас бы ўзрадавала? — З вясёлымі і шчаслівымі. Каб яны заўсёды гаварылі, што ім было вельмі прыемна сустрэцца з выкладчыкамі, якія будуць працаваць у прыёмнай камісіі. А калі не паступяць, няхай не крыўдуюць — будзем чакаць іх у наступным годзе.

— Успомніце, калі ласка, як Вы паступалі ва ўніверсітэт? — Паступаў я ў 1960 годзе. Прыехаў у Мінск у тры гадзіны ночы — да гэтага ж ніколі не быў у такім вялікім горадзе. Бацька даў мне дома тры рублі на таксі... Калі сказаў вадзіцелю, што мне трэба ва ўніверсітэт, той быў вельмі здзіўлены, але перавёз мяне праз прываказальную плошчу (дзве гадзіны мне давялося прастаяць у чарзе на прыпынку таксі).

ПРАВИЛЫ ПРИЁМУ Ў БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ НА 1996 ГОД

(Заканчэнне. Пачатак на ст. 1)

11. Па-за конкурсам пры атрымліванні станоўчых адзнак на ўступных экзаменах залічваюцца: воіны-інтэрнацыяналісты; круглыя сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў; дзеці з сям'яў загінуўшых (памершых) ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайскавай службы або працы ў складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сям'яў ваенна-служачых, загінуўшых (памершых) у мірны час пры праходжанні вайскавай службы; інваліды I і II груп, якім у адпаведнасці з заключэннем медыка-рэабілітацыйных экспертных камісій не супрацьпаказана на вучанне ў БДУ і якія могуць наведваць заняткі; асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС".

12. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне маюць інваліды 3 групы пры адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў і асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС".

13. У межах кантрольных лічбаў прыёму БДУ вылучае мэтавыя месцы для аказання садзейнічання дзяржаўным органам і грамадскім арганізацыям у вырашэнні сацыяльна-эканамічных праблем. Мэтавыя накіраванні на адпаведную спецыяльнасць прымаюцца прыёмнай камісіяй да пачатку экзаменаў па гэтай спецыяльнасці.

Умовы мэтавага прыёму рэгулююцца адпаведнымі палажэннямі Міністэрства адукацыі і навукі.

14. Пры паступленні на завочную форму навучання асобы, якія скончылі сярэднюю спецыяльную навучную ўстанову па роднасных спецыяльнасцях з дыпломам з адзнакай і працуюць па атрыманай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў, залічваюцца без уступных экзаменаў на выніках суб'едавання пры ўмове паступлення на адпаведную спецыяльнасць. Для выпускнікоў ССНУ 1996 года працоўны стаж не патрабуецца. Дакументы ад такіх асоб прымаюцца па 12 ліпеня ўключна, суб'едаванне - 13 ліпеня. Не залічаныя па выніках суб'едавання паступаюць на падставах, пра-

дугледжаных дадзенымі правіламі прыёму.

На завочнае навучанне ў першую чаргу залічваюцца: выпускнікі сярэдніх спецыяльных і прафесійна-тэхнічных навучных устаноў, якія паступаюць на роднасны спецыяльнасці; інваліды, якім не супрацьпаказана на вучанне ў БДУ; ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас на працягу трох апошніх гадоў; жанчыны, у якіх ёсць дзеці ва ўзросце да трох гадоў. На астатнія месцы прымаюцца асобы, якія працуюць па профілю абранай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў.

15. Атрыманне другой вышэйшай адукацыі ажыццяўляецца на ўмовах аплаты за навучанне. Такія асобы залічваюцца без уступных экзаменаў па выніках суб'едавання. Дакументы ад іх прымаюцца па 15 ліпеня ўключна.

Права на бясплатнае атрыманне другой вышэйшай адукацыі маюць воіны-інтэрнацыяналісты; асобы, якім супрацьпаказана работа па атрыманай раней спецыяльнасці ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя пры наяўнасці заключэння медыка-рэабілітацыйных экспертных камісій; асобы, якія праехаўшы па сямейных абставінах на новае месца жыхарства, дзе адсутнічае работа па спецыяльнасці, ці страцілі работу, аб чым сведчыць дакумент службы занятасці насельніцтва; педагогічныя работнікі пры паступленні на педагогічную спецыяльнасць пры наяўнасці хадаініцтва з месца работы.

Прыём гэтых асоб і вызначэнне курса, на які яны залічваюцца, ажыццяўляецца з улікам наяўнасці свабодных бюджэтных месцаў і адпаведнасці адукацыйных курсу ў сувязі з адсутнасцю свабодных бюджэтных месцаў або з неадпаведнасцю пройдзеных дысцыплін ці патрабаванняў праграмы, гэтыя асобы паступаюць на першы курс па выніках суб'едавання па прадметах, вызначаных для ўступных іспытаў.

16. Усе пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, якія не адлюстраваны ў дадзеным Правілах, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй.

л-ра (вусна) 2. Рус. мова і л-ра (сачыненне) 3. Бел. мова і л-ра (вусна) 3. БЕЛАРУСКАЯ І РУСКАЯ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ: 1. Бел. мова і л-ра (вусна) 2. Рус. мова і л-ра (вусна) 3. Бел. мова і л-ра (сачыненне) 4. Рус. мова і л-ра (сачыненне) 4. СЛАВЯНСКІЯ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ: 1. Бел. мова і л-ра (вусна) 2. Рус. мова і л-ра (вусна) 3. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне) 5. БЕЛАРУСКАЯ І ЗАМЕЖНАЯ (англійская, французская, нямецкая) МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ: 1. Замежная мова (вусна) 2. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне) 3. Бел. мова і л-ра (вусна) 4. Рус. мова і л-ра (вусна)

ФІЛАСОФСКА-ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. ФІЛАСОФІЯ 2. САЦЫЯЛОГІЯ 3. ПСІХАЛОГІЯ 4. ЭКАНАМІЧНАЯ ТЭОРЫЯ 5. ЭКАНОМІКА І КІРАВАННЕ ВЫТВОРЧАСЦІ: 1. Матэматыка (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна) 3. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне) 6. КУЛЬТУРАЛОГІЯ: 1. Гісторыя Беларусі (вусна) 2. Замежная мова (вусна) 3. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне)

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Творчае сачыненне (пісьмова, на беларускай або рускай мове, з двюма адзнакамі - за змест і за пісьмовасць) 2. Замежная мова (вусна) 3. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (вусна)

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. ГІСТОРЫЯ 2. МУЗЕЙНАЯ СПРАВА 3. ГІСТОРЫКА-АРХІВАЗНАЎСТВА: 1. Гісторыя Беларусі (вусна) 2. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне) 3. Замежная мова (вусна)

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. ПРАВАЗНАЎСТВА 2. ПАЛІТАЛОГІЯ: 1. Матэматыка (пісьмова) 2. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне) 3. Замежная мова (вусна) ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ: 1. Сусветная гісторыя навішага часу (вусна) 2. Геаграфія

(вусна) 3. Замежная мова (вусна, з аўдыраваннем) 4. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне) 2. МІЖНАРОДНАЕ ПРАВА 3. МІЖНАРОДНЫЯ ЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ: 1. Матэматыка (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з аўдыраваннем) 3. Бел. мова і л-ра або рус. мова і л-ра (сачыненне)

Дадатак 2.

ПЕРАЛІК АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ПРАДМЕТАў І АДПАВЕДНЫХ ІМ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ У БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭЦЕ (ДАДАТАК ДА П. 9, 10)

МАТЭМАТЫКА: матэматыка, механіка, прыкладная матэматыка, інфарматыка, эканамічная кібернетыка, актуарная матэматыка; ІНФАРМАТЫКА: інфарматыка;

ФІЗІКА: фізіка, радыёфізіка, фізічная электроніка, камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг;

АСТРАНОМІЯ: фізіка, радыёфізіка, фізічная электроніка;

ХІМІЯ: хімія, хімія лекавых злучэнняў, экалогія (хімічны факультэт);

БІАЛОГІЯ: біялогія, біятэхналогія, экалогія (біялагічны факультэт);

ГЕАГРАФІЯ: геаграфія, геалогія, экалогія (геаграфічны факультэт);

БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА: беларуская мова і літаратура, беларуская і руская мовы і літаратуры, славянскія мовы і літаратуры, беларуская і замежная мовы і літаратуры;

РУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА: руская мова і літаратура, беларуская і руская мовы і літаратуры, славянскія мовы і літаратуры;

ГІСТОРЫЯ: гісторыя, музейная справа, гісторыка-архівазнаўства;

ЗАМЕЖНАЯ МОВА: беларуская і замежная мовы і літаратуры.

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ - 96

Старшыня прыёмнай камісіі — в.а. рэктара БДУ, член-кар. АН Беларусі КУХАРЧЫК Пётр Дзмітрывіч

Намеснік старшыні — прарэктар БДУ, прафесар ЗЕЛЯНКОў Анатоль Ізотовіч

Адказны сакратар прыёмнай камісіі — дэкан ММФ, дацэнт ПРЫМАЧУК Леанід Платонавіч

Адрас для паштовай карэспандэнцыі: 220050 г. Мінск, праспект Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, прыёмная камісія (указаць спецыяльнасць).

Сакратарыят прыёмнай камісіі размяшчаецца ў геаграфічным корпусе БДУ (вул. Ленінградская, 16, пакой 110, тэл. 26-59-51).

Гістарычны факультэт БДУ з'яўляецца буйнейшым цэнтрам падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў. Год яго афіцыйнага адкрыцця — 1934. За час свайго існавання факультэт падрыхтаваў больш за 8 тысяч спецыялістаў. Зараз на дзённай і завочнай форме навучання займаецца каля тысячы двухсот студэнтаў.

Аснову выкладчыцкага калектыву факультэта складаюць высокакваліфікаваныя спецыялісты. У 1934 годзе ў штаце факультэта было толькі 14 супрацоўнікаў. На сучасны момант работу на факультэце вядуць 67 штатных супрацоўнікаў, сярод якіх 9 прафесараў і 45 дацэнтаў. Супрацоўнікі факультэта вядуць плённую даследніцкую работу. Значныя вынікі дасягнуты ў падрыхтоўцы дапаможнікаў для ВНУ і школ, вучэбных праграм, метадычных распрацовак па ўсіх гістарычных дысцыплінах.

Падрыхтоўка студэнтаў вядзецца на 3 аддзяленнях. Старэйшае і буйнейшае з іх — аддзяленне гісторыі, выпускнікі якога атрымліваюць кваліфікацыю "Гісторык", або "Гісторык, выкладчык гісторыі". 3

Прыём дакументаў праводзіцца ў геаграфічным корпусе БДУ (1-ы паверх): аўдыторыя 101 — юрыдычны факультэт, факультэт журналістыкі, факультэт міжнародных адносін; аўдыторыя 112 — механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, філалагічны факультэт;

аўдыторыя 113 — фізічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі, гістарычны факультэт, філасофска-эканамічны факультэт;

аўдыторыя 114 — хімічны факультэт, біялагічны факультэт, геаграфічны факультэт.

Гістарычны

1990 года падрыхтоўка гісторыкаў ідзе па двох плынях: беларускамоўнай і рускамоўнай. У 1992 годзе на факультэце распачата падрыхтоўка спецыялістаў па двох новых спецыяльнасцях: гісторыка-архівазнаўства (кваліфікацыя "Гісторык-архівіст"), музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры (кваліфікацыя "Музейнаўства"). Гэтыя спецыялісты рыхтуюцца на аддзяленнях архівазнаўства і музейнаўства. На ўсіх аддзяленнях навучанне вядзецца па дзённай і завочнай формах.

На гістарычным факультэце працуюць 8 кафедраў: гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэднявечча, гісторыі новага і навішага часу, расійскай і славянскай гісторыі, новай і навішай гісторыі славянскіх краін, археалогіі, этнаграфіі і дапаможных

гістарычных дысцыплін, крыніцазнаўства і музейнаўства.

Выпускнікі факультэта — гэта спецыялісты з шырокім кругаглядам, высокім агульнаадукацыйным узроўнем. Студэнты атрымліваюць глыбокія спецыяльныя веды, неабходныя для будучай прафесіі. У першую чаргу — па гісторыі Беларусі, гісторыі славянскіх краін, гісторыі краін Заходняй Еўропы, Амерыкі, Азіі і Афрыкі, па археалогіі, этнаграфіі, краязнаўстве. Акрамя гэтага выкладаюцца такія дысцыпліны, як філасофія, логіка, псіхалогія, педагогіка, інфарматыка, беларуская мова і літаратура, замежная мова і іншыя.

(вуліца Чырвонаармейская, 6, тэл. 27-30-14)

Дэкан — прафесар ШУПЛЯК Пётр Аляксеевіч

Механіка-матэматычны

Механіка-матэматычны факультэт вядзе падрыхтоўку спецыялістаў па двох спецыяльнасцях — механіцы і матэматыцы. Механікі ўніверсітэцкага профілю атрымліваюць глыбокую матэматычную падрыхтоўку, фундаментальную адукацыю ў галіне механікі і неабходныя навыкі ў праграмаванні і выкарыстанні ЭВМ. Пасля заканчэння ўніверсітэта ім прысвойваецца кваліфікацыя "Механік, матэматык-прыкладнік". З 1987 года на аддзяленні механікі існуюць спецыялізацыі "САПР механічных сістэм", "Механіка робатаў і маніпулятараў", якім у сувязі з павелічэннем у рэспубліцы аўтаматызаваных вытворчасцей удзяляецца значная ўвага.

Падрыхтоўка спецыялістаў-матэматыкаў на факультэце вядзецца на аддзяленнях: навукова-вытворчым, навукова-педагагічным і аддзяленні матэматычнай электронікі. Аддзяленне матэматычнай электронікі адкрылася на факультэце ў 1986 годзе для падрыхтоўкі спецыялістаў, якія будуць працаваць на прадпрыемствах электроннай прамысловасці, а таксама ў іншых галінах народнай гаспадаркі.

Падрыхтоўка па гэтай спецыялізацыі вядзецца па індывідуальным вучэбным плане, распрацаваным на факультэце з удзелам вядучых спецыялістаў НВА "Інтэграл".

Пасля размеркавання на чацвёртым курсе спецыялізацыя студэнтаў праводзіцца з улікам характару іх будучай работы. На навукова-вытворчым аддзяленні робіцца акцэнт на навучанне пастаноўцы і рашэнню розных задач. Студэнты навукова-педагагічнага аддзялення вывучаюць дысцыпліны псіхалагічна-педагагічнага характару.

У апошнія гады факультэт заключыў дагаворы аб супрацоўніцтве з многімі навуковымі і вучэбнымі цэнтрамі ў рэспубліцы і ў СНД, такімі, як АН РБ, з некаторымі аддзяленнямі Расійскай АН, двума матэматычнымі факультэтамі МДУ і іншымі.

У вучэбным працэсе, акрамя кваліфікаванага прафесарска-выкладчыцкага саставу факультэта, удзяляюцца вядомыя спецыялісты і вучоныя Інстытута матэматыкі АН РБ, галіновых навукова-даследчых інстытутаў, вядучых прадпрыемстваў рэспублікі.

Выпускнікі факультэта — ма-

тэматыкі навукова-вытворчага аддзялення працуюць у навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, лабараторыях і вылічальных цэнтрах, на прадпрыемствах прамысловых міністэрстваў і ведамстваў, у банках, вышэйшых навуковых установах. Выпускнікі навукова-педагагічнага аддзялення накіроўваюцца ў вышэйшыя і сярэднеспецыяльныя ўстановы і агульнаадукацыйныя школы. А тыя, каго зацікавіць навукова-даследчая работа, атрымліваюць рэкамендацыі ў аспірантуру. Студэнты вытворчага аддзялення матэматычнай электронікі і механікі пры жаданні могуць атрымаць дадатковую адукацыю матэматык-эканаміст, а студэнты навукова-педагагічнага — кваліфікацыю "Матэматык. Выкладчык з правам выкладаць на англійскай ці нямецкай мовах".

(праспект Ф. Скарыны, 4, тэл. 20-66-84)

Дэкан — дацэнт ПРЫМАЧУК Леанід Платонавіч

Журналістыкі

Факультэт журналістыкі заснаваны ў 1944 годзе.

Першымі выкладчыкамі былі вядомыя вучоныя і педагогі Г.С. Акулаў, У.В. Гутараў, М.І. Жырэвіч, І.В. Зазека, М.С. Зярніцкі, М.Р. Ларчанка, М.У. Ліс. За паўстагоддзя факультэт падрыхтоўваў нацыянальныя творчыя кадры, каля 5 тысяч прафесійных журналістаў. Тут вывучылі вядомыя пісьменнікі-публіцысты В. Зуёнак, А. Кудравец, Г. Пашкоў, І. Пташнік, Б. Сачанка, Я. Сіпакоў, М. Стральцоў, І. Чыгрынаў.

Сярод выпускнікоў — грамадскія і палітычныя дзеячы І. Бровікаў, Ул. Бельскі, Л. Екель, А. Слука, Н. Сняжкова, кінарэжысёры І. Дабралюбаў, В. Дашук, Р. Янінскі, рэдактары газет і часопісаў Ул. Вялічка ("Беларуская думка"), А. Куліцкі ("Настаўніцкая газета"), Ул. Наркевіч ("Звязда"), П. Суцько ("Заря") і іншыя.

Факультэт журналістыкі падрыхтаваў каля 400 спецыялістаў для краін Заходняй Еўропы, Азіі, Аф-

рыкі, Лацінскай Амерыкі. Яны працуюць у сродках камунікацыі, ствараюць факультэты журналістыкі ў В'етнаме, Афганістане, Йемене. 20 выпускнікоў закончылі аспірантуру і абраныя кандыдацыі дысэртацый.

На факультэце на дзённым і завочным аддзяленнях навучаецца 630 студэнтаў, 11 аспірантаў. Заняткі праводзяць 8 прафесараў, 21 дацэнт, вопытныя супрацоўнікі газет, радыё і тэлебачання.

Вучэбна-выхаваўчы працэс вядуць 5 кафедраў: тэорыі і практыкі сучаснай журналістыкі, тэлебачання і радыёвяшчання, гісторыі журналістыкі і літаратуры, гісторыі замежнай журналістыкі і літаратуры, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. У 1988 годзе была створана навукова-даследчая лабараторыя сродкаў масавай інфармацыі, а ў 1991 — спецыялізаваны Савет па абароне кандыдацкіх дысэртацый.

Прафесійныя навыкі студэнты атрымліваюць па профільных курсах: літаратурная работа ў газеце і

часопісе, літаратурная работа на радыё і тэлебачанні, міжнародная журналістыка, рэдактар выдавецтва, рэдактар рэкламы, адказны сакратар, рэдактар па перакладу, аглядальнік па культуры, аглядальнік на радыё і тэлебачанні, фотарэпарцёр, літкансультант, тэле- і радыёрэпарцёр, рэжысёр тэлебачання, прадзюсар.

На факультэце працуюць тэле- і радыёстудыі, камп'ютарны клас, фоталабараторыя, студэнты рэгулярна выпускаюць вучэбную газету "Журналіст". Пры журфаку арганізавана школа юнкораў, якая дае будучым абырвентам першапачатковыя звесткі аб журналісцкай прафесіі. Вучонымі факультэта надрукаваны дзесяткі манаграфій, падручнікаў, метадычных дапаможнікаў, вучэбных праграм, зборнікаў навуковых артыкулаў. Вучэбна-выхаваўчая работа на факультэце арганізавана так, каб падрыхтаваць прафесіяналаў для сучасных сродкаў масавай камунікацыі.

(вуліца Маскоўская, 15, тэл. 22-83-40)

В.а. дэкана — РУДЭНКА Ангеліна Аляксандраўна

Біялагічны

З'яўляецца буйнейшым цэнтрам па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў у Рэспубліцы Беларусь па спецыяльнасцях "Біялогія" і "Экалогія". З 1995 года студэнты змогуць атрымаць кваліфікацыю: Біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі", або "Біёлаг-біятэхналаг. Выкладчык біялогіі", або "Экалаг-біёлаг. Выкладчык біялогіі".

На першым і другім курсах студэнты ўсіх кваліфікацый будуць навучацца па агульнаму вучэбнаму плану, які прадугледжвае вывучэнне асноўных агульнаадукацыйных, сацыяльна-грамадскіх і базавых біялагічных дысцыплін. Пачынаючы з трэцяга курса, навучанне студэнтаў будзе ажыццяўляцца асобна, згодна адпаведнай кваліфікацыі.

За перыяд навучання студэнты атрымліваюць шырокую прафесійную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у вялікім аб'ёме такіх дысцыплін біялагічнага цыкла, як батаніка, заалогія, цыталогія і гісталогія, біяхімія, біяфізіка, радыёбіялогія, фізіялогія раслін, мікрабіялогія, вірусалогія, імуналогія, біятэхналогія, генетыка, тэорыя эвалюцыі; экалогія, ксенабіялогія і г.д.

Падрыхтоўка спецыялістаў з кваліфікацыямі "Экалаг-біёлаг" і "Біёлаг-біятэхналаг" прадугледжвае, акрамя таго, вывучэнне шэрагу дадатковых сучасных спецыяльных дысцыплін, такіх, як прыкладная экалогія, хімічная экалогія, сацыяльная экалогія, радыёэкалогія, экалагічная біяхімія, біяпашкоджанні, папуляцыйная экалогія і г.д. ("Экалаг-біёлаг"); малекулярная біялогія і генетыка, клетачная інжынерыя, генная інжынерыя, імунаферментны аналіз, біятэхналогія мікраарганізмаў, раслін і жывёл, інжынерная энзімалогія, прамысловая мікрабіялогія, фармакагнозія і г.д. ("Біёлаг-біятэхналаг").

Факультэт рытуе кадры біёлагаў па спецыялізацыях: батаніка, заалогія, мікрабіялогія, генетыка, фізіялогія чалавека і жывёл, фізіялогія раслін, агульная экалогія, біяхімія, біятэхналогія.

Пры падрыхтоўцы спецыялістаў прадугледжана праходжанне практык: на 1 і 2 курсах — па батаніцы і заалогіі ў натуральных біяцэнозах Беларусі, на 3 — вучэбная практыка па спецыялізацыі на кафедрах, у біяцэнозах, НДІ, вытворчых установах, на 4 і 5 курсах — вытворчая і педагагічная практыка.

Вучэбны працэс і навуковую работу факультэта забяспечваюць восем кафедраў, праблемная НДЛ гідраэкалогіі, НДЛ кафедраў, заамазеі, гербарый, батанічны сад, вучэбна-даследчая гаспадарка "Шамысліца", вучэбная лабараторыя метады выкладання біялогіі.

Пасля заканчэння факультэта выпускнікі могуць працаваць выкладчыкамі сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, супрацоўнікамі навукова-даследчых інстытутаў, а таксама на прадпрыемствах аграпрамысловага комплексу, фармацэўтычнай, мікрабіялагічнай і харчовай прамысловасці, у запаведніках, батанічных садах, селекцыйных станцыях і г.д.

Выпускнікі, якія паказалі схільнасць да навукова-даследчай работы, высокую эрудыцыю па біялогіі, атрымліваюць рэкамендацыю савета факультэта для паступлення ў аспірантуру.

(вуліца Курчатава, 5, тэл. 77-10-06)

Дэкан — прафесар ШУКАНАЎ Адам Сямёнавіч

Міжнародных адносін

Факультэт міжнародных адносін створаны 1 кастрычніка 1995 года з мэтай падрыхтоўкі прафесіяналаў высокага класу ў галіне міжнародных зносін, здольных годна прадстаўляць інтарэсы нашай краіны на сусветнай арэне. Ён уключае ў сябе тры аддзяленні — міжнародныя адносіны, міжнароднае права і міжнародныя эканамічныя адносіны.

Навучальны працэс ажыццяўляюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, сярод якіх 6 прафесараў, 14 дацэнтаў і 9 выкладчыкаў без ступені. Для чытання лекцый прыцягваюцца вядучыя спецыялісты Акадэміі Навук Беларусі, работнікі Міністэрства замежных спраў, знешнеэканамічных і знешнепалітычных ведамстваў, буйныя спецыялісты міжнародных адносін краін СНД і далёкага замежжа. Пачынаючы з другога курса, студэнты праходзяць навучальную і вытворчую практыку ў дзяржаўных органах і ведамствах, якія займаюцца знешняй палітыкай, на прадпрыемствах і ў фірмах. Навучаючыся на факультэце, студэнты атрымліваюць глыбокія веды ў галіне агульнагуманітарных і агульнанавуковых дысцыплінаў, гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі, міжнароднага права, міжнародных эканамічных адносін, краіназнаўства, авалодваюць дзвюма замежнымі мовамі; набываюць навікі працы на персанальных камп'ютэрах.

Асноўная ўвага пры падрыхтоўцы спецыялістаў на аддзяленні міжнародных адносін надаецца глыбокаму вывучэнню агульнай і айчынай гісторыі, тэорыі і гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі вядучых краін свету, дзейнасці міжнародных арганізацый, дыпламатычнай і консульскай службе, дыпламатычнаму пратаколу. Пачынаючы з 4-га курса, студэнты спецыялізуюцца па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі і міжнародных арганізацый.

На аддзяленні міжнароднага права вывучаюць гісторыю і тэорыю дзяржавы і права, міжна-

роднае публічнае і прыватнае права, дыпламатычнае і консульскае права, міжнароднае камерцыйнае, мытнае права, варыянтнае адміністрацыйнае, крымінальнае, гаспадарчае, працоўнае права. З 3-га курса студэнты спецыялізуюцца па міжнароднаму прыватнаму і міжнароднаму публічнаму праву.

Будучыя эканамісты-міжнароднікі атрымліваюць веды ў галіне макра- і мікраэканамічнага развіцця, будуць мець добрую матэматычную падрыхтоўку, авалодваюць навыкамі канкрэтнага аналізу эканамічных працэсаў, вывучаць гісторыю народнай гаспадаркі, бухгалтарскі ўлік, фінансава-кредытную сістэму, маркетынг, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і кредитныя адносіны.

Вялікая ўвага на факультэце надаецца самастойнай навукова-даследчай працы студэнтаў. Яны выступаюць на навуковых канферэнцыях, прадстаўляюць свае распрацоўкі на ўніверсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будуць падрыхтаваныя для дыпламатычнай, навукова-даследчай, інфармацыйна-аналітычнай дзейнасці ў галіне міжнародных зносін, міжнароднага права і знешнеэканамічнай дзейнасці.

Выпускнікі факультэта змогуць працаваць у дзяржаўных органах кіравання, якія займаюцца знешнеэканамічнай і знешнепалітычнай дзейнасцю, у міжнародных арганізацыях і рэгіянальных аб'яднаннях, у якіх Рэспубліка Беларусь мае пасольскія прадстаўніцтвы, на прадпрыемствах, у знешнегандлёвых, турыстычных і камерцыйных фірмах, банках. Яны могуць займацца навукова-педагагічнай работай у навуковых, навучальных установах.

(вуліца Бабруйская, 9, тэл. 20-65-43)

Дэкан — прафесар ШАРАПА Аляксандр Віктаравіч

Дата стварэння: 1 красавіка 1970 года.

Колькасць кафедраў: 11. Колькасць студэнтаў: больш за тысяччу.

Склад выкладчыкаў: 14 прафесараў і дактароў навук, больш за 80 дацэнтаў і кандыдатаў навук.

На факультэце вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па наступных спецыяльнасцях: прыкладная матэматыка; інфарматыка; эканамічная кібернетыка; актуарная матэматыка.

Пасля дадатковай педагагічнай падрыхтоўкі і практыкі, выпускнікі факультэта могуць працаваць выкладчыкамі матэматыкі і інфарматыкі.

На першым і другім курсах для студэнтаў усіх спецыяльнасцей выкладаюцца агульнаматэматычныя і агульнапраграмісцкія дысцыпліны (матэматычны аналіз, геаметрыя і алгебра, дыферэнцыяльны ўраўненні, ЭВМ і праграміраванне, практыкум на ЭВМ і іншыя). Спецыялізацыя студэнтаў факультэта ў межах абранай спецыяльнасці ажыццяўляецца з трэцяга курса.

Спецыяльнасць "Прыкладная матэматыка" (кваліфікацыя "Матэматык-праграміст") уключае наступныя спецыялізацыі: матэматычная фізіка; матэматычнае мадэляванне (матэматычнае мадэляванне складаных сістэм і аналіз даных); вылічальная дыягностыка; лікавыя метады; даследаванне аперацый і сістэмны аналіз; аптымізацыя і аптымальнае кіраванне; матэматычнае і праграмнае забеспячэнне праблема-арыентаваных сістэм; матэматычнае забеспячэн-

Адкрыццё факультэта адбылося ў верасні 1989 года. Першапачаткова ён уключаў у сябе тры аддзяленні — філасофіі, эканамічнай тэорыі і сацыялогіі. У апошні час да іх далучыліся яшчэ тры — эканомікі і кіравання вытворчасцю, культуралогіі і псіхалогіі.

Спецыяльная падрыхтоўка на факультэце ажыццяўляецца кафедрамі гісторыі філасофіі і логікі; этыкі, эстэтыкі і культуралогіі; сацыялогіі; эканамічных навук; псіхалогіі.

Пачынаючы з трэцяга курса, студэнты праходзяць вучэбную, вытворчую і педагагічную практыку на факультэтах універсітэта, у іншых ВНУ г.Мінска, на прадпрыемствах наро-

Філасофска-эканамічны

днай гаспадаркі, ў органах дзяржаўнага кіравання. Вучэбны працэс ажыццяўляецца кваліфікаванымі выкладчыкамі, сярод якіх 20 дактароў і больш за 70 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Для чытання лекцый запрашаюцца спецыялісты з Інстытута Акадэміі Навук Беларусі, а таксама з іншых навуковых цэнтраў рэспублікі, блізкага і далёкага замежжа. Пачынаючы з другога курса, студэнты прыцягваюцца да актыўнай творчай дзейнасці, спрабуючы свае сілы ў навукова-даследчай рабоце, удзельнічаюць ў навуковых канферэнцыях, якія праводзіцца як ва ўніверсітэце, так і ў іншых ВНУ.

Асноўная ўвага пры падрыхтоўцы філосафаў надаецца глыбокаму вывучэнню асноў сусветнай і айчынай філасофіі. Кожнае новае пакаленне філосафаў, спэцыягаючы таямніцы быцця, шукае адказ на агульныя пытанні паходжання свету і чалавечага грамадства, авалодвае навыкамі дыялектычнага мыслення. Гэтак сапраўды, агульныя дысцыпліны прыродазнаўчага і гуманітарнага цыклаў (асновы вышэйшай матэматыкі, фізікі, біялогіі, сацыялогіі, гісторыі, псіхалогіі і г.д.)

Вучоба на аддзяленні эканамічнай тэорыі, эканомікі і кіравання вытворчасцю ўзбройвае ведамі сутнасці вытворчых

Прыкладной матэматыкі і інфарматыкі

не аўтаматызаваных сістэм праектавання і кіравання; матэматычнае і праграмнае забеспячэнне вылічальных машын і сістэм; актуарная матэматыка і статыстыка; матэматычная кібернетыка; тэорыя імавернасцяў і матэматычная статыстыка; дыферэнцыяльны ўраўненні.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляецца: стварэнне матэматычных мадэлей і аўтаматызацыя практавання складаных сістэм; распрацоўка сістэмнага праграмнага забеспячэння сродкаў вылічальнай тэхнікі.

Спецыяльнасць "Інфарматыка" (кваліфікацыя "Матэматык-сістэмны праграміст") уключае наступныя спецыялізацыі: праграмнае забеспячэнне вылічальных сістэм і сетак (сістэмнае праграміраванне); праграмнае забеспячэнне сістэм аўтаматызацыі; сістэмы штучнага інтэлекту; архітэктура вылічальных сістэм; арганізацыя, распрацоўка і праграмнае забеспячэнне інфармацыйных сістэм.

адносін, законаў эканамічнага развіцця. Будучыя эканамісты атрымліваюць добрую матэматычную падрыхтоўку, авалодваюць навыкамі канкрэтнага аналізу эканамічных працэсаў, вывучаюць гісторыю народнай гаспадаркі рэспублікі, бухгалтарскі ўлік, фінансава-кредытную сістэму, маркетынг і іншыя спецыяльныя эканамічныя дысцыпліны.

На аддзяленні сацыялогіі студэнты авалодваюць цэлым комплексам сацыялагічных дысцыплін агульнага і спецыяльнага характару, знаёмяцца з тэорыяй і гісторыяй сацыялагічнай спадчыны, асвойваюць навікі машынай апрацоўкі зыходных даных. Вялікая ўвага надаецца

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляецца: сварэнне матэматычных мадэлей і аўтаматызацыя практавання складаных сістэм; распрацоўка сістэмнага праграмнага забеспячэння сродкаў вылічальнай тэхнікі.

Спецыяльнасць "Эканамічная кібернетыка" (кваліфікацыя "Матэматык-эканаміст") уключае наступныя спецыялізацыі: матэматычнае і праграмнае забеспячэнне камп'ютэрнага аналізу, мадэлявання і прагназавання ў эканоміцы; матэматычнае і праграмнае забеспячэнне сістэм апрацоўкі эканамічнай інфармацыі.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляецца: матэматычнае мадэляванне і аптымізацыя эканамічных працэсаў і сістэм; эканаметрычны аналіз і прагназаванне ў эканоміцы і бізнесе; распрацоўка камп'ютэрных сістэм апрацоўкі інфармацыі і кіравання ў эканомі-

Радыёфізікі і электронікі

Дарагі выпускнік!

Калі цябе вабіць сучасная фізіка, электроніка і інфарматыка, калі ты жадаеш асвоіць сучасныя электронныя і інфармацыйныя тэхналогіі, калі імкнешся знайсці сваё месца ў сучаснай эканамічнай сістэме — не сумнявайся: адрас тваёй мары — факультэт радыёфізікі і электронікі.

Факультэт радыёфізікі і электронікі адкрыўся ў 1976 годзе. Зараз гэта буйны навучальны і навуковы цэнтр, у якім атрымліваюць вышэйшую адукацыю каля 800 студэнтаў. На васьмі кафедрах працуюць больш за 90 выкладчыкаў, сярод якіх 1 акадэмік і 2 члена-карэспандэнта АН Беларусі, 17 дактароў навук і прафесараў. Пры кафедрах працуюць навукова-даследчыя лабараторыі і групы, студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі.

Выпускнікам спецыяльнасці "Радыёфізіка" прасвойваецца кваліфікацыя "Радыёфізік", а спецыяльнасці "Фізічная электроніка" — кваліфікацыя "Інжынер-фізік". Навучальны план спецыяльнасцей пабудаваны ў рамках двухузроўневай сістэмы вышэйшай адукацыі наданнем акадэмічных ступеней бакалаўра і магістра.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца для навукова-даследчай, доследна-канструктарскай, вытворчай і арганізацыйна-кіраўніцкай дзейнасці ў галіне радыёфізікі і электронікі, іх сучасных даткаў, даследавання фізічных працэсаў у электроніцы, стварэння і даследавання радыёфізічных і электронных прыстасаванняў і прыбораў, прымяненне іх у разнастайных галінах навукі і тэхнікі.

З 1995 года факультэт пачаў падрыхтоўку па новай спецыяльнасці — "Камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг", выпускнікам якой надаецца кваліфікацыя "Эканаміст-менеджэр". Навучальны план спецыяльнасцей пабудаваны па 4-гадовай праграме вышэйшай адукацыі.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца для арганізацыйна-кіраўніцкай і камерцыйна-вытворчай дзейнасці ў галіне радыёэлектронікі і інфарматыкі. Спецыялісты прызначаюцца для работы на прадпрыемствах і фірмах, звязаных з вытворчасцю, рэалізацыяй, абслугоўваннем вырабаў радыёэлектронікі, а таксама ў фірмах, якія займаюцца распрацоўкай камп'ютэрных інфармацыйных сі-

цы і бізнесе.

Спецыяльнасць "Актуарная матэматыка" (кваліфікацыя "Матэматык-фінансіст") уключае спецыялізацыю "Матэматыка страхавання".

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляецца: інвестыцыйны аналіз і кіраванне актывамі; агульнае страхаванне і страхаванне жыцця; пенсійнае забеспячэнне; дамаграфічная статыстыка.

Пры факультэце дзейнічае спецыяльны факультэт бізнесу і інфармацыйных тэхналогій, на якім вядзецца падрыхтоўка і перападрыхтоўка па спецыяльнасцях "Эканамічная кібернетыка" (спецыялізацыі: інфармацыйныя тэхналогіі ў бізнесе, інфармацыйныя банкаўскія сістэмы) і "Актуарная матэматыка" (спецыялізацыя: фінансавы менеджмент; матэматыка фінансавога рынку). Акрамя таго, на спецакультэце студэнты 5-га курса іншых спецыяльнасцей маюць магчымасць дадаткова вывучыць фінансава-эканамічныя дысцыпліны і атрымаць другі дыплом дзяржаўнага ўзору аб перападрыхтоўцы з прысваеннем адпаведнай кваліфікацыі.

Студэнты займаюцца навуковай працай, удзельнічаюць у разнастайных актуальных прыкладных задачах і распрацоўцы прыкладнога праграмнага забеспячэння.

(праспект Ф. Скарыны, 4, тэл. 68-70-87)

Дэкан — прафесар КАР-ЗЮК Віктар Іванавіч

тэм і арганізацыйнай інфармацыйнага забеспячэння.

Структуру навучальнага плана гэтай спецыяльнасці складаюць наступныя дысцыпліны:

дысцыпліны, якія раскрываюць прыныцы работы, архітэктуру, магчымасці і тэндэнцыі развіцця камп'ютэрных сістэм, інфармацыйных сістэм, сродкаў тэлекамунікацыі і г.д.;

тэарэтычныя асновы, прыныцы работы і пабудовы прамысловай, офіснай і бытавой электронікі;

асновы тэхналогіі электронных вытворчасцей, асновы метралогіі, стандартызацыі, сертыфікацыі і кіравання якасцю;

спецыяльныя дысцыпліны, якія забяспечваюць базавую эканамічную падрыхтоўку;

мікра- і макраэканоміка, асновы прадпрямальніцкай дзейнасці, фінансы і кредит, бухгалтарскі ўлік, тэорыя падаткаў;

спецыяльныя дысцыпліны, якія забяспечваюць падрыхтоўку па менеджменту і маркетынгу радыёэлектроннага бізнесу: агульная тэорыя менеджменту, эканамічная кібернетыка, асновы маркетынгу, кіраванне ў радыёэлектронных фірмах, маркетынг вырабаў радыёэлектронікі;

дысцыпліны, якія раскрываюць прыныцы пабудовы, магчымасці і метады выкарыстання існуючых пакетаў прыкладных праграм і інтэграваных сістэм для персанальных ЭВМ у метах інфармацыйнага забеспячэння менеджменту, маркетынгу, фінансавых аперацый;

прававыя асновы фінансавай дзейнасці і менеджменту, асновы патэнтазнаўства і аўтарскага права.

Чакаем Вас на факультэце радыёфізікі і электронікі!

(вуліца Курчатава, 5, тэл. 77-19-01)

Дэкан — прафесар МУЛЯРЧЫК Сцяпан Рыгоравіч

Фізічны

Рыхтуе высокакваліфікаваных спецыялістаў па важнейшых напрамках сучаснай фізікі, фізічнага матэрыялазнаўства для навукова-даследчых устаноў, прамысловых прадпрыемстваў і народнай адукацыі.

Навучанне на факультэце вядзецца па дзённай форме!

Пасля заканчэння першага курса студэнты размяркоўваюцца па выбару на педагагічны і навукова-інжынерныя напрамкі. Планаўецца падрыхтоўка спецыялістаў з кваліфікацыяй "Фізік-менеджэр". Гэта будучыя арганізатары навукова-даследчых работ.

Падрыхтоўка спецыялістаў-фізікаў на факультэце ажыццяўляецца па розных галінах фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднасці і паўправадніковых матэрыялаў, мікраэлектроніцы і сучаснай мікраэлектроннай тэхналогіі, квантавай і оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай оптыцы, лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай оптыцы, ахоўных і плазменных пакрыццях і плёнах, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўству, ядзернай фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электроннаму прыборабудаванню і схематэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, цеплафізіцы і нетрадыцыйных крыніцах энергіі і энергазабеспячэнню, атамнай фізіцы і фізічных метадах пераўтварэння інфармацыі, фізіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі матэрыялаў, фізічнай метралогіі і метадах дыягностыкі, функцыянальным малекулярным і інтэлектуальным матэрыялам, метады выкладання фізікі, мадэліраванню фізічных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы і праблемах сучаснай фізікі, праграмаванню і інфармацыйнаму забеспячэнню вылічальных сістэм, ву-

чэбнаму фізічнаму эксперыменту.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць у навукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх бюро, у ВУНУ, тэхнікумах, ПТВ і школах краіны, на заводах, фабрыках і іншых установах і прадпрыемствах.

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па фізіцы, студэнты факультэта атрымліваюць неабходныя веды па педагогіцы і псіхалогіі, вывучаюць метадыку выкладання фізікі і інфарматыку, эканоміку і асновы арганізацыі вытворчасці, маюць магчымасць атрымаць дадатковую падрыхтоўку па замежнай мове; пасведчанне "Перакладчык-рэферент навукова-тэхнічнай літаратуры".

Шмат увагі на факультэце ўдзяляецца развіццю здольнасцей будучых спецыялістаў. Студэнты факультэта актыўна займаюцца навукова-даследчай работай. На факультэце функцыянуе больш дзесяці гурткоў па розных фізічных праблемах, студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. Каля двух дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны год атрымліваюць гранты Фонда Сораса і іншых грамадскіх аб'яднанняў.

Лепшыя студэнты факультэта маюць магчымасць працягнуць навучанне ў ВУНУ ЗША, ФРГ і іншых заходніх краін.

Сур'ёзная ўвага звяртаецца на падрыхтоўку студэнтаў па інфарматыцы (у дыплеме робіцца запіс "Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі").

(вуліца Бабруйская, 5, тэл. 20-62-51)

Дэкан — прафесар КЛІШЧАНКА Анатоль Пятровіч

Юрыдычны факультэт — асноўны цэнтр Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў па правазнаўству. На яго дзённым і завочным аддзяленнях вучыцца больш за 3,1 тысячы студэнтаў.

За час вучобы на факультэце студэнты вывучаюць тэорыю дзяржавы і права, дзяржаўнае, адміністра-

Юрыдычны

трацыйнае, грамадзянскае, крмінальнае, міжнароднае права, крмінальны і грамадзянскі працэс, крміналістыку і іншыя дысцыпліны.

Юрыдычны факультэт рыхтуе спецыялістаў па правазнаўству па шасці спецыялізацыях: дзяржаўна-прававой, гаспадарча-прававой, судова-пракурорска-следчай, міжнароднаму праву і прававому забеспячэнню знешнеэканамічнай дзейнасці, падатковаму і банкаўскаму праву, адвакатуры і натарыяту.

Дзяржаўна-прававая спецыялізацыя дае студэнтам глыбокую падрыхтоўку для работы ў Саветах дэпутатаў, іх выканкамах, апаратах міністэрстваў, ведамстваў і іншых органаў дзяржаўнай улады і кіравання.

Выпускнікі гаспадарча-прававой спецыялізацыі накіроўваюцца ў міністэрствы, ведамствы, на прадпрыемствы, ва ўстановы і арганізацыі для работы юрысконсультамі.

На судова-пракурорска-следчай спецыялізацыі вядзецца падрыхтоўка суддзяў, пракурораў і следчых.

Спецыялізацыя "Міжнароднае права і прававое забеспячэнне знешнеэканамічнай дзейнасці" дае магчымасць яе выпускнікам працаваць у апаратах Міністэрства

замежных спраў, дыпламатычных місіях краіны за мяжой, сумесных прадпрыемствах, іншых арганізацыях і ўстановах.

Пасля спецыялізацыі па падатковаму і банкаўскаму праву выпускнікі факультэта могуць выкарыстаць свае веды ў органах падатковай службы і ўстановах банкаў.

Спецыялізацыя па адвакатуры і натарыяту накіравана на падрыхтоўку спецыялістаў па прававому абслугоўванню грамадзян — адвакатаў і натарыусаў.

З 1994 года на факультэце дзейнічае таксама аддзяленне паліталогіі.

Вучэбны працэс забяспечваюць 9 кафедраў: тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, крмінальнага права, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, экалагічнага і аграрнага права, крмінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, крміналістыкі, паліталогіі. На ўсіх кафедрах працуюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, сярод якіх 15 дактароў і 67 кандыдатаў навук.

На факультэце ёсць бібліятэка, лабараторыя заканадаўства, крміналістычная лабараторыя, лабараторыя інфарматыкі.

Студэнты факультэта, якія добра праявілі сябе ў навукова-даследчай рабоце, рэкамендуецца для паступлення ў аспірантуру.

(вуліца Маскоўская, 17, тэл. 25-18-34)

Дэкан — дацэнт ГАДУНОЎ Валерый Мікалаевіч

Хімічны

Хімічны факультэт заснаваны ў 1931 годзе і сёння з'яўляецца адзіным цэнтрам у рэспубліцы па падрыхтоўцы хімікаў з вышэйшай універсітэцкай адукацыяй. За гэтыя гады падрыхтавана больш 5 тысяч высокакваліфікаваных спецыялістаў-хімікаў, якія ўнеслі і ўносяць значны ўклад у развіццё хімічных навук і хімічнай прамысловасці ў рэспубліцы, паспяхова працуюць у агульнаадукацыйных школах, тэхнікумах, вышэйшых навуковых установах.

На хімічным факультэце будзе ажыццяўляцца прыём 100 чалавек: на агульнае аддзяленне 65 чалавек, 10 на спецыяльнасць "хімік-эколаг" і 25 чалавек на спецыяльнасць "хімія лекавых злучэнняў" (асобны конкурс). Студэнты агульнаадукацыйнага аддзялення (65 чалавек) змогуць атрымаць кваліфікацыю "хімік" альбо "хімік. Выкладчык хіміі" у залежнасці ад іх выбару пасля I курса.

На факультэце дзейнічаюць шэсць кафедраў: неарганічнай, аналітычнай, арганічнай хіміі і хіміі высокамалекулярных злучэнняў, фізічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хімічнай тэхналогіі, агульнай хіміі і метадыкі выкладання хіміі. На факультэце працуюць акадэмік АН РБ, 2 члена карэспандэнта і больш за 10 дактароў. Пры кафедрах факультэта дзейнічае шэраг навукова-даследчых лабараторый, супрацоўнікі якіх прыцягваюцца да вядзення вучэбнага працэсу.

За пяцігадовы перыяд навучання на дзённым аддзяленні студэнты атрымліваюць шырокую агульнапрафесійную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у шырокім аб'ёме такіх дысцыплін хімічнага цыкла, як аналітычная, ар-

ганічная, неарганічная, калоідная, квантавая, фізічная хімія, хімія высокамалекулярных злучэнняў, крышталіхімія, будова рэчыва, хімічная тэхналогія і мадэліраванне тэхналагічных працэсаў і іншых. Універсітэцкая адукацыя забяспечвае і дастаткова глыбокую агульнагуманітарную падрыхтоўку спецыялістаў-хімікаў, якая ажыццяўляецца дзякуючы вывучэнню дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла.

Падрыхтоўка па спецыялізацыі пачынаецца з чацвёртага курса.

Студэнты, якія рыхтуюцца да педагагічнай дзейнасці, вывучаюць шэраг дысцыплін псіхалага-педагагічнага цыкла і праходзяць педагагічную практыку. На стадыі спецыялізацыі студэнты праходзяць паглыбленную спецыяльную падрыхтоўку па кафедрах, вывучаюць цыкл спецыяльных дысцыплін, які забяспечвае атрыманне сучасных тэарэтычных ведаў у пэўнай галіне хіміі. Студэнты праходзяць вытворчую практыку на базе прадпрыемстваў і НДІ рэспублікі. Лепшыя студэнты атрымліваюць рэкамендацыі для паступлення ў аспірантуру. Выпускнікі факультэта працуюць у навукова-даследчых установах або на прадпрыемствах электроннай, радыётэхнічнай і хімічнай прамысловасці, школах рэспублікі.

З 1995 года факультэт вядзе падрыхтоўку спецыялістаў для фармацэўтычнай прамысловасці рэспублікі.

(вуліца Ленінградская, 14, тэл. 26-49-98)

Дэкан — прафесар БРАЊІЦКІ Генадзь Аляксеевіч

ЗВЕСТКІ

аб конкурсе і праходных балах на ўступных экзаменах

у БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ у 1995 годзе (дзённая форма навучання)

№	Назва спецыяльнасці	Конкурс	Праходны бал
1	МАТЭМАТЫКА	1.58	12
2	МЕХАНІКА	1.36	11
3	ФІЗІКА	1.17	Суб'ясед.
4	РАДЫЁФІЗІКА	1.17	Суб'ясед.
5	ФІЗІЧ. ЭЛЕКТРОНІКА	1.16	Суб'ясед.
6	КАМЕРЦ. ДЗЕЙНАСЦЬ	1.52	Суб'ясед.
7	ХІМІЯ	1.66	11
8	ХІМІЯ ЛЕК.ЗЛУЧЭННЯЎ	1.84	9
9	ЭКАЛОГІЯ-ХІМ.	2.10	11
10	БІЯЛОГІЯ	1.94	11
11	БІЯТЭХНАЛОГІЯ	1.90	13
12	ЭКАЛОГІЯ-БІЯЛ.	2.40	11
13	ГЕАГРАФІЯ	1.98	10
14	ЭКАЛОГІЯ-ГЕАГР.	3.00	12
15	ГЕАЛОГІЯ	1.80	9
16	ПРЫКЛАД. МАТЭМАТЫКА	2.31	12
17	ІНФАРМАТЫКА	2.37	13
18	ЭКАНАМ. КІБЕРНЕТЫКА	2.45	Перам. алім.
19	АКТУАРНАЯ МАТЭМАТЫКА	2.75	Перам. алім. і мед.
20	МУЗЕЙНАЯ СПРАВА	2.93	11
21	ГІСТОРЫЯ	2.72	12

№	Назва спецыяльнасці	Конкурс	Праходны бал
22	ГІСТ.-АРХІВАЗНАЎСТВА	2.93	12
23	МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ	2.08	12
24	БЕЛ.МОВА І Л.-РА	1.88	11
25	БЕЛ.І РУС. МОВЫ	2.32	13
26	РУС.МОВА І Л.-РА	2.48	13
27	СЛАВ.МОВЫ І Л.-РЫ	1.70	12
28	КЛ.МОВЫ І АНТ. Л.-РА	2.30	9
29	БЕЛ.І АНГЛ. МОВЫ	3.20	13
30	БЕЛ.І ФРАНЦ. МОВЫ	2.00	11
31	БЕЛ.І НЯМ. МОВЫ	1.40	9
32	ЖУРНАЛІСТЫКА	2.96	16
33	ФІЛАСОФІЯ	2.67	11
34	ПСІХАЛОГІЯ	4.28	12
35	САЦЫЯЛОГІЯ	3.87	12
36	ЭКАНАМІЧНАЯ ТЭОРЫЯ	4.20	13
37	КУЛЬТУРАЛОГІЯ	3.00	13
38	ЭКАН.І КІРАВ.ВЫТВ.	4.22	12
39	МІЖН. ЭКАНАМ. АДНОСІНЫ	4.00	13
40	ПАЛІТАЛОГІЯ	3.53	12
41	ПРАВАЗНАЎСТВА	3.32	11
42	МІЖНАРОДНАЕ ПРАВА	3.22	11

Географічны факультэт — вядучы цэнтр падрыхтоўкі студэнтаў па фізічнай, эканамічнай географіі, геаграфалогіі, краязнаўству і метадыцы арганізацыі экскурсійнай справы, рэсursнаму прыродакарыстанню і ахове прыроды. З 1994 года на факультэце вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па новых спецыяльнасцях — "Экалогія" і "Геалогія".

У саставе факультэта восем кафедраў: агульнага землезнаўства; фізічнай географіі і аховы прыроды; фізічнай географіі мацерыкоў і акіянаў і метадыкі выкладання географіі; геаграфіі і картаграфіі; глебазнаўства і геалогіі; дынамічнай геалогіі; эканамічнай географіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці; эканамічнай географіі замежных краін. Дзейнічаюць пяць навукова-даследчых лабараторый: экалогіі ландшафтаў, возеразнаўства, маніторынга водных рэсурсаў, геаэкалагічных праблем, комплекснага картаграфіравання і геаэкалогіі, а таксама музей землезнаўства, вучэбна-геаграфічная станцыя "Заходняя Бярэзіна".

На факультэце працуюць 15 дактароў (прафесараў) і звыш 40 кандыдатаў навук. Наш факультэт мае слаўныя традыцыі, ён ганарыцца сваімі выпускнікамі, сярод якіх пяць акадэмікаў і членаў карэспандэнтаў АН РБ, звыш 30 дактароў

Географічны

навук, прафесараў, 16 лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій СССР, БССР. Студэнты факультэта атрымліваюць вялікую і разнастайную прыродазнаўча-навуковую і спецыяльную падрыхтоўку.

Значнае месца ў падрыхтоўцы спецыялістаў-географаў належыць вучэбна-вытворчай практыцы. Студэнты 1 і 2 курсаў на географічнай станцыі "Заходняя Бярэзіна" праходзяць вучэбную практыку па тапаграфіі, геалогіі, гідралогіі, геамаграфалогіі, глебазнаўству, метэаралогіі, біягеаграфіі, ландшафтазнаўству і эканамічнай географіі. Комплексная географічная практыка студэнтаў другога курса праводзіцца за межамі рэспублікі. Старшакурснікі праходзяць вытворчую практыку ў навукова-даследчых інстытутах Акадэміі навук Беларусі, навукова-даследчых лабараторыях географічнага факультэта, практэтных, планавых і гаспадарчых арганізацыях, уключаюцца ў склад экспедыцый, якія праводзяць работу ў Беларусі і за яе межамі. Студэнты факультэта прымаюць актыўны ўдзел у навукова-даследчай рабоце. Працуюць чатыры студэнцкія

навукова-даследчыя лабараторыі і шэраг навукова-даследчых гурткоў.

Факультэт рыхтуе кадры географаў па спецыялізацыях: геамаграфалогія, рэсursна-прыродакарыстанне і ахова прыроды, метады арганізацыі турысцка-экскурсійнай справы; фізічная географія; сацыяльна-эканамічная географія; географія глебаў, зямельных рэсурсаў, меліярацыя; картаграфія; гідралогія сушы; рэгіянальнае планаванне і кіраванне гаспадаркай; метэаралогія і кліматалогія; дэмаграфія. Выпускнікі факультэта працуюць у агульнаадукацыйных школах, сярод якіх і вышэйшых навуковых установах, інстытутах Акадэміі навук Беларусі, практэтных арганізацыях, на картаграфічных прадпрыемствах, у гідраметэаслужбе, бюро падарожжаў і экскурсій, турбазах. Лепшыя студэнты атрымліваюць рэкамендацыю для паступлення ў аспірантуру.

(вуліца Ленінградская, 16, тэл. 26-55-53)

Дэкан — прафесар ЖМОЙДЗЯК Расціслаў Афанасевіч

Філалагічны

Усіх прыхільнікаў роднага слова, усіх, каго вабіць прыгожае пісьменства, Беларусі дзяржаўны ўніверсітэт запрашае паспалобнічаць на ўступных конкурсных экзаменах, пераможцаў якіх чакае права быць студэнтам філалагічнага факультэта. Тут на працягу чатырох-пяці гадоў навучання ў выніку паспяховых пераадольванняў запланаваных залікаў і іспытаў вы атрымаеце вышэйшую адукацыю і адначасова можаце прайсці навучанне для набыцця акадэмічнай ступені бакалаўра, што ўключае ў сябе спецыяльны дадатковы курс гуманітарнай і фундаментальнай навуковай падрыхтоўкі.

Не сумнявайцеся ў сваіх філалагічных здольнасцях, бо калі вашу прагу да ведаў не спатоліць жаданы атэстат аб вышэйшай аду-

кацыі або дыплом бакалаўра, вы маеце магчымасць на працягу яшчэ аднаго-двух гадоў удасканалвацца ў сваіх прафесійных памкненнях па індывідуальных вучэбных планах і дамагацца акадэмічнай ступені магістра. Калі і гэта станеца недастатковым — перад вамі шлях у вялікую навуку праз аспірантуру на ільготных умовах.

На сённяшні момант на факультэце працуюць 17 прафесараў і 82 дацэнты, якія рыхтуюць высокакваліфікаваных спецыялістаў у наступных накірунках: беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура, беларуская і руская мова (у адной кваліфікацыі), славянскія мовы і літаратуры (на сёння ў даволі інтэнсіўным працэсе станаўлення на філалагічным факультэце знаходзяцца спецыялісты па поль-

скай мове і літаратуры, балгарскай мове і літаратуры, украінскай мове і літаратуры, якія адначасова прыдбаюць кваліфікацыю выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры). У бягучым годзе планаўецца набраць студэнтаў па спецыяльнасці чэшскай мовы і літаратура, беларуская і замежная (англійская, французская і нямецкая) мова і літаратура. Доўжыцца падрыхтоўка спецыялістаў у галіне класічнай філалогіі, для чаго на факультэце створана спецыяльная кафедра. Паралельна з пералічанымі прафесіямі вы можаце задавальняць свае патрэбы па самых разнастайных тэматыках замежнай літаратуры, а таксама ў галінах тэарэтычнай, супастаўляльнай і камп'ютэрнай лінгвістыкі.

(вуліца К.Маркса, 31, тэл.29-34-21)

В.а. дэкана — прафесар ШЛОТНІКАЎ Браніслаў Аляксандравіч



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Заснавальнік газеты - рэктарат Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Мінская паліграфічная фабрыка "Чырвоная зорка" МВПА імя Я.Коласа. 220079, г. Мінск, 1-ы Загарадны зав., 3.

Газета падпісана ў друку ў 12.00.

2 МАЯ
Зак. 2005.
Т. 2500 экз.

220080, Мінск-80, Універсітэцкі гарадок, вул. Бабруйская, 9, паверх 4, пакоі 411-412, тэлефон 206827.

В.а. рэдактара
Т.М. Казак